

вага прадугу, водпуску лесе на льготных умовах на пабудову ка- жыхіх як жылёвых, гэтак і гаспадарчых будынкаў.

Савецкія павінны дапамагчы ўладу і існуючым палітыцы свежыя сілы з батракоў, безьземельнай і

пераходу яе да калектывных форм гаспадарні, падмаючы тэхніку сельска-гаспадарчай вытворчасці, акававаючы ўплыў на грамадзяе жацьдэ вёскі паднальнем яе гаспадарчага і культурнага ўароўню.

А. Хацкевіч.

БЭРЛІН, 21. Колькасць галасоў атрыманых пасабнымі партыямі пры выбарах у райстаг, размярнуўся па ў працэнтных адносінах наступным чынам.

У параўнанні палююцца працэнтныя адносіны на выбарах у 1924 годзе—у снежні і май месцах; першая лічба датычыць снежня, другая—мая.

Камуністыя—10,8 проц. (9 проц. і 12,5 процантаў), сацыял-дэмакратыя—29,3 проц. (26 і 20,5 проц.), нацыяналістыя—14,2 проц. (20,5 і 13,3 проц.), народная партыя—8,7 проц. (10,1 і 9,2 проц.), цэнтр—12,1 проц. (13,6 і 20,5 проц.), дэмакратыя—4,8 процантаў (6,3 і 5,8 проц.), гаспадарчая партыя—4,5 проц. (3,3), нацыянал-ацыялістыя і фашысцкі блік—3,5 процантаў (3 і 6,5 проц.).

Камуністычная партыя, у параўнанні з выбарамі ў снежні 1924 году набыла звыш 525.000 новых галасоў. Асабліва многа новых галасоў камуністыя набылі ў Берліне, Гамбургу, Рурскім ірай і Сансоні і наогул ва ўсіх больш-менш прамысловых раёнах.

УВАГА. Учора шлі наведваць члены ТАСС аб ліку абраных у райстаг

дэмакратыя можа прымаць толькі палову, інакш яна супярэчыла б значным пасабкам камуністы.

«Больш 3 в чэрэз міліяны пількоці рабочых,—піша газета—нашлі на выбары над лівягом „абараніце Савецкі Саюз“, і ва абраныя чужыя інтарэсы і выступаючы за вышчэйнае ўласнай дзяржавы. Якая сумная, якая пагражаючая адзнака часу».

БЭРЛІН, 21. Сярод раку месцаўзьявак у вміку намецкіх выбараў аслабілае ўражанне на палітычны колы зрабіла страва галасоў партыйнаму, павышшы якой лічыцца моднымі. Нацыяналісты, „Лікаль Андэйгер“ заўваж, што „дослех сацыял-дэмакратыя і, асабліва, камуністы, гэтыя знаць, што нават людям в больш моцнымі першым, чым буржуазныя дэмакраты, стае жудасна“.

„Форверт“ прышлімае нядаўнюю прамову сацыял-дэмакратычнага лідэра Вельса пры абгаварэнні бюджэту ў райстагу, у якой ён адказаў заўваж буржуазным партыям аб гатоўнасці сацыял-дэмакратыя пайсці на кааляцыю.

У фашысцкай Літве

Паўдача патэйска-літоўскіх перагавораў

Міністр замежных спраў Лотэй Ваіцкіе на вяртоде сваім в Коўні, дзе ён прысутнічаў ва сьвяце дэсётае гаданні літоўскае незалежнасці і атрымаў ордэн Годыміва, заўваў прадстаўніком друку, што ўсе справы, якія ён меўся вырашыць у Коўні, засталіся нявырашанымі.

Перагаворы аб гандлёвай умове пачуцца не ралей жніўня.

ПРАВАЛ СЬВЯТА

Рыская газета „Соц’ял-дэмакрат“ абгавораючы сьвята 10-ае гаданні літоўскае незалежнасці, зазначае, што яно адбылося ў панурым настроі: „Урачытавоць зусім не ўдалося. Ня было сьвяточнага пацуюцца на толькі ў літоўскай народзе, але таксама і сярод фашысцкай Літвы. Народ мучыцца пад дракоўскаю ўладаю фашысцкай, а яны оамі жыўць у страху перад рэвалюцыяй“.

Наход пілсудчыны на польскую кампартыю

Пытаньне аб выдачы дэпутата Бачынскага—на плянуме сойму

ВАРШАВА, 21. Пасьля выдачы Сахатакага, наступае чарга выдачы другіх камуністычных дэпутатаў. На парадак плянуму сойму аўторак уключана пытаньне аб выдачы суду камуністычнага дэпута Бачынскага і пытаньне аб пазбаўленьні мандату камуністычнага дэпутата Бітнора.

Арыштаваныя бела-эмігранты ня будуць вызвалены да суду

ВАРШАВА, 21. У распарадзіцельным пасяджэньні суду адхіліў хадаініцтва арыштаваных у сувязі з замахам на тав. Лізарава расійскіх эмігрантаў аб вызваленьні іх да слуханьня справы. У адносінах да 4-х арыштаваных суд пастанавіў застаць у турме да разгляду справы. У адносінах да іншых пастанавіў вызваліць іх пад вымогі залог—у 10.000 злотых за кожнага.

ВАРШАВА, 21. Як паведамае друг, следзтва Установа, што Вайцхоўскі, які рабіў замах на тав. Лізарава, неаднораць быў замешан у раотраце сум тавармотва расійскіх эмігрантаў. Раотраты гэтыя аднак звычайна заціраліся.

Польшча спадзяецца на Англію

Афіцыйна Пілсудскага „Глос Праўды“, абгавораючы (ва ўступным артыкуле за 17—18) польска-літоўскія перагаворы і падарожжа Вальдэмараса ў Лондан, выказае надзею што атмасфера Заходняе Эўропы вылучыць Вальдэмараса ад яго ўтар-тачымі.

ГАНДЛЁВЫ БАЛАНС ЗА КРАСАВІК

Па аблічэньнях польскага статыстычнага іпраўніцтва ў красавіку прывезена ў Польшчу тавараў на 265.626.000 злотых і вывезена на 184.521.000 зл.; пасьўны баланс 81.105.000 злотых (у сакавіку 163.000.000 зл.).

БЕЛАСТОЦКІ ПРАЦЭС 126-ці

Хаўрус суду з правакатарамі

Судовы працэс „Грамада“, на якім польская буржуазія тужыцца ачарніць і асудзіць увесь беларускі нацыянальна-вызваленчы рух, падыходзячы да яго з меркаю сваіх клясавых інтарэсаў і з параграфамі царскага крымінальнага кодэксу,— гэты судовы працэс (ці правільней грубая фальсыфікацыя судовага працэсу) прыцягнуў да сябе ўсю ўвагу і нашае савецкае грамадз-касьці, і лібэральнае грамадзяе думкі на Захадзе. Усюды: у Савецкім Саюзе, у Эўропе, у Амэрыцы газеты зьмяшчаюць прыхільныя весткі аб ахвярах зьвярынага нацыяналізму польскай буржуазіі, прымаюцца рэзалюцыі пратэсту, якія потым так ці інакш даводзяцца да ведама польскага ўраду.

А адначасна з гэтым сапраўды грандыёзным працэсам глумленьня польскае буржуазіі з заходня-беларускіх працоўных мас, у Беластоку адбываецца другі таксама грандыёзны працэс, з тэю самаю асноўнаю ўстаноўкаю, толькі афарбаваны ў больш разкія точы клясавая барацьба. У Заходняй Беларусі барацьба за клясавая вызваленьне працоўных нямянуца мусіць пераплятацца з барацьбою за іх нацыянальнае вызваленьне і надварот. Віленскі працэс мае пераважна нацыянальны характар, але ў ім ёсьць і вострыя клясавыя моманты. Працэс 126-ці, што адбываецца цяпер ў Беластоку, зьяўляецца ў сваёй істотце клясавай расправай польскае буржуазіі над змаганьнямі за сацыяльнае вызваленьне заходня-беларускіх пра-

цоўных мас бяз розьніцы іх нацыянальнае прыналежнасці. Але на гэтым працэсе сустракаюцца і вострыя нацыянальныя моманты.

Учора на беластоцкім працэсе павінна была пачацца прамова пракурора і спрэчкі бакоў. Судовае адзманьне лічыцца ўжо скончаным і працэс пераходзіць у сваю канцавую стадыю. Яшчэ тыдзень і загады падрыхтаваны прысуд будзе абвешчаны стомленым за два з паловаю гады турэмнага зьнявольна ахвярам польскае буржуазіі.

Усе без выключэньня палітычныя працэсы ў Польшчы маюць адну супольную неад’ёмную рысу: усе яны пабудаваны на паказаньнях правакатараў і на „прызнаньнях“ падсудных, вымушаных самымі зверскімі спосабамі катаваньня іх у прытонах дэфэнзыма. Гэтую асноўную рысу мае, пэўна-ж, і сучасны беластоцкі працэс. Усе 419 старо-нак вялікага фармату, якія складаюць „акт абвінавачаньня“, густа перасыпаны падобнага роду „каштоўным“ матэрыялам, падобнага роду „неабвержымі довадам“ віны падсудных.

Кандыцыя абвінавачанага акту вельмі простая: на лаўцы падсудных зьяўляюцца члены цэнтральнага і раённых камітэтаў, кампартыі Зах. Беларусі. Цэнтральны камітэт КПЗБ нібыта зьмяшчаўся ў Беластоку, а акруговыя камітэты ў Вільні, Горадні, Баранавічах, Пінску і Берасьці. Таксама ў Беластоку побач з ЦК нібыта існаваў і акруговы камітэт. Беластоцкая акруговая арга-

нізацыя нібыта мела каля 3.000 членаў, апрача камсамоў.

Калі, аднак, справа дайшла да канкрэтызацыі гэтае агульнае схем і зьвязаньня яе з пасабнымі падсуднымі, дык тут у абвінавачаньня канцы з канцамі і на змшліся. Перш-на-перш аказалася, што галоўнаю падставаю ўсяго абвінавачаньня зьяўляюцца паказаньні правакатараў: Гурскага, Гурына, Вышынскага і інш. Ян Гурскі фігуруе нават у спісьце абвінавачаных і прысутнічае нават на пасяджэньнях суду. Зразумела, Гурскі „прызнае сваю віну, але заўваж, што ён „ня ведаў“ аб камуністычным характары арганізацыі. Тут-жа зьяўляецца, што Гурскі праз пэўны час абедая за кошт паліцы ў адным з рэстаранаў у Бельску. На закіды правакатарства Гурскі цынічна адказвае, што правакатараў шмаг, што ўсе правакатары.

Правакатар Гурын, забіты нядаўна ў Вільні, прылажыў сваю руку і да стварэньня беластоцкага працэсу, але яго паказаньні, зачтыныя на працэсе, не далі пераконваючых падстаў для акту абвінавачаньня. Тэ-ж самыя фантастычныя гісторыі якія ён плёў і аб Грамадзе.

Правакатар Вышынскі, які павінен быў выступаць на працэсе, на суд не зьявіўся. Абарона адзначыла правакатарскую ролю Вышынскага ў вядомай справе „падкопу“ ў Варшаве, а таксама і ў справе Грамады. Не зважаючы на тое, што Вышынскі знаходзіўся на службе ў беластоцкай-жа паліцыі, прадстаўнікі

апошняй мелі нагласьць заявіць, што паліцыя ня можа яго знайсці і толькі праз некалькі дзён на запытаньне суду паліцыя адказала, што Вышынскі выехаў да Львова і таму ня можа зьявіцца на працэс.

Суд зараз-жа пасьпяшыў прызнаць гэта законнаю прычынаю няяўкі і паставіў зачытаць паказаньні Вышынскага на папярэднім следзтве пазбаўляючы такім чынам абарону магчымасьці дапыту галоўнага правакатара і выкрываць супярэчнасьці ў яго паказаньнях. А супярэчнасьці ў працэсе і так ня малы. Так, напрыклад, Вышынскі гаварыў аб удзеле ў камуністычнай канфэрэнцыі нейкага Дзяніса, які (як потым высьветлілася) быў ў гэты час у турме і цяк ня мог прымаць удзелу ў якой-бы там ні было канфэрэнцыі.

Шмат падсудных адмаўляюцца ад сваіх папярэдніх паказаньняў, заяўляючы, што яны былі вымушаны да іх катаваньнямі. Некаторыя падсудныя яшчэ перад працэсам з турмы падавалі пракурору скаргі на біцьдэ іх у часе дэфэнзыўнага „следзтва“, але скаргі засталіся бяз вынікаў.

Калі на сёмы дзень працэсу ў судовую залу ўвайшоў „сьведка“ Казлоўскі, б. камісар дэфэнзывы ў Беластоку, усе падсудныя спятналі яго крыкамі „кат“, „вон“ і г. д. Старшыня суду загадаў вывесці падсудных, і Казлоўскі даваў свае „паказаньні“ ў адсутнасці іх. Тое-ж самае паўтарылася на другі дзень

пачынае тав. Вышынскі гаварыць аб адхіленьні праўдывага саюзу металісты ў Вэрале перад Вярхоўным судам СССР аб дапушчэньні абароннаму падсуднага Мейера адваката Муэце. Адвакат Муэце прысутнічае на судзе ў якасьці кансультанта нямецкай фірмы „АЭГ“. Абаронна Мейера Ворме просіць гэтае хадаініцтва адхіліць.

Суд ваставіў хадаініцтва гэтае адхіліць, бо абаронца Ворме неамагла ад удзелу адваката Муэце мае поўную магчымасьць ахадініць кансультанта шляхам прызначэньня асьведчанага асоб.

Потым т. Вышынскі агалашвае заяву падсуднага Сумчэўскага, у якой Сумчэўскі выказае неабсьлеску, што ён ня будзе забясьпечаны ў патрэбнай меры абаронаю, бо яго абаронца Вейніке пры першым і ім сьвяткаванні, на пытаньне Сумчэўскага, што яму выгрэжае, адказаў: «На стану вас супакойваць. Вашага прызначэньня зусім досыць для расстрэлу. Ураганьдэ вэс можа толькі тое, што вэс многа—50 чалавек не расстрэляюць, не расстрэляюць і 20; расстрэляюць, зразумела, глывароў і можна не паласці ў гэты лік. Аб тэрмінах кары гаварыць ня варта, абы толькі ўдалося ўнікаць вышэйшай меры».

Другі падбаронцы Вейніке Казарынаў у сваёй заяве суду просіць перадаць яго абарону хругой асобе, бо Вейніке заважае яму, што, ідучы на шляху прызначэньня сваіх азначыстваў, падсудны будзе расстрэляны».

Сізыяльная прысутнасць Вярхоўнага суду паставіла:—Хадаініцтва Казарынава задаволіць і Вейніке ад яго абароны аслабіць, а таксама звольніць Вейніке і ад абароны Сумчэўскага. Адначасова з гэтым, у прычыны таго, што заява Казарынава і Сумчэўскага аналігічым ўжо ралей разгляданым зьявам Матава і Вратоўскага ў

Абароны прасіць заводу вызначыць абаронца Сумчэўскага і Казарынава Ле-вандэрга. Суд хадаініцтва абароны адхіліць.

Суд пераходзіць да допыту падсудных. Першым дзе свае паказаньні падсудны Беразоўскі.

Паказаньні падсуднага Беразоўскага

— Грамадзіно судзіць,—пачынае Беразоўскі свае паказаньні,—я ўжо прызнаў сябе вівятым у сваіх азначыствах. Я нямарыстаю гэты момант для таго, каб высьветліць суду, як адбывалася шкодніцтва, якое валавала ад мяне не пасрадна, і таксама, каб расказаць і аб тых актах шкодніцтва, якія валажалі ад мяне ўжосяна. Расказаць аб усім, што валожа, я лічу важным ня толькі для суду, каб ён разабраўся ва ўсім, але і мяне і таму, што сваім паказаньнем я хацу зьявіць сябе тую дзякасьць, якая столькі часу лажала на мне.

Беразоўскі ў сваіх паказаньнях пачынае з таго, што расказае свой жыцьцяіс.

— Капіталістычны зах, ва ўмовах якога прыпавала наша прамысловасьць, аддаваў мяне неарушаным, я лічу, што так і павіна быць.

Прайшлі гады імперыялістычнай вайны, потым вайны грамадзальскай. Беразоўскі працаваў там на руднях. Пытаньне аб тым, што будзе з каменна-вугольнай прамысловасьцю, там ўжо абмяркоўвалася гаспадарамі, але тым інжынерам, якія працавалі ў капальнях, яшчэ ня былі асьведчаны аб тым, што можа стацца ў бліжэйшы час. У той перыяд гутаркі інакш аб тым, што калі часова і прыдзецца адмовіцца ад прадпрыемстваў, дык іх треба будзе захоўваць у цэласці, берагчы, каб пры вяртоде іх да сапраўдных гаспадароў“ ня прыдзецца і-бы сабою рэвалюцыю каштоўнасьць. Дырэктару якіх-небудзь у тую пару ня было, але ўжо гэтыя гутаркі паказвалі плях, на якім павінен быў зайсьці інжынер, што застаўся на руднях.

У 1920 годзе пачалася работа Беразоўскага ў Александр-Грушаўскім раёне, які знаходзіўся падальска ад Раотова. У гэты перыяд Беразоўскі сустракаецца на капальнях з радам сьвязнаіх—інжынераў і тэхнікаў, з якімі звыш быў ралей і яны яго валадалі ралей. Частка з іх фігуруе тут на працэсе. Гутаркі пачаюць «бэз усьлякага асьпэсьленьня». Кожны з спецыялістаў, асабліва з бльшх дробных капальняў-ласьнікаў, што засталіся на руднях, называлі сябе, ваводзе слоў Беразоўскага, толькі часова пазбаўлёнымі сваёй ўласнасьці, толькі часова бэз сваёй вымай-най работы.

— Я ў той час думаў,—гаворыць Беразоўскі,—што ўласнасьць ёсьць непа-рушны закон. Я думаў, што ўласнасьць ня можа быць аднята, што сацыялістычна-асабліва з бльшх дробных капальняў-ласьнікаў, што засталіся на руднях, называлі сябе, ваводзе слоў Беразоўскага, толькі часова пазбаўлёнымі сваёй ўласнасьці, толькі часова бэз сваёй вымай-най работы.

— Я ў той час думаў,—гаворыць Беразоўскі,—што ўласнасьць ёсьць непа-рушны закон. Я думаў, што ўласнасьць ня можа быць аднята, што сацыялістычна-асабліва з бльшх дробных капальняў-ласьнікаў, што засталіся на руднях, называлі сябе, ваводзе слоў Беразоўскага, толькі часова пазбаўлёнымі сваёй ўласнасьці, толькі часова бэз сваёй вымай-най работы.

— Я ў той час думаў,—гаворыць Беразоўскі,—што ўласнасьць ёсьць непа-рушны закон. Я думаў, што ўласнасьць ня можа быць аднята, што сацыялістычна-асабліва з бльшх дробных капальняў-ласьнікаў, што засталіся на руднях, называлі сябе, ваводзе слоў Беразоўскага, толькі часова пазбаўлёнымі сваёй ўласнасьці, толькі часова бэз сваёй вымай-най работы.

Яго шкодніцкая дзейнасьць

Пераходзячы да актаў сваёй шкодніцкай дзейнасьці ў яе першы ізаляваны перыяд, Беразоўскі сшыльваецца на Бэс-сэргееўскай праходзі, якая была пачата пры старых гаспадароў, была прадзеяна на 50 саж. і да гэтага часу ваставіла „у ватоло“. Беразоўскі ралей лічыў гэту капальню „лікаваю“, лічыў, што яна павіна быць закончана, што яна можа стаць экспэдытацыйнай. Справа ў тым, што на гэту капальню ў сваёй час зьяўваў увагу прамыслоўцы. Яна была натуральным працягам Петра-паўлаўскай капальні і агульнасьць прыву-дзеньня на месца, агульнасьць канторы, майстэрняў і г. д. усе гэта і прымусяла ў сваёй час зьявіцца ад савецкай ўла-ды гэту карміую капальню. Капальню

у ліпені 1922 году Беразоўскі знаа-ціць у ізаляцыі Шырашэвіч Тэўтэ і адбываецца таа гутарка Беразоўскага і Шахдуню, якая досыць падрабозна зьмяшчае ў абвінавачанні заклічэньні. Шахдун пералае, што гаспадары яго не зьявіваюць, падтрымліваюць. Беразоў-скі зайдзросьціх яму.

— Калі нічога ня было, калі ў ні-шэні быў адін палец,—гаворыць Бера-зоўскі,—яна было чаму зайдзросьціх, Шахдун ахотна ідзе на сустрач патрэ-бам Беразоўскага. Пры ўмове дашмогаі інтарэсам гаспадароў, ахоўваючы іх, не павінавае адбываць, утойкаваць на-рыскае капальні і сшыльваць іх. Бера-зоўскі зьноа таксама сьв-тоа атрымаць ад гаспадароў.

Беразоўскі зьноае. Ён ўжо сьв-тоа зрабіў. Бэсэргееўку ўтаіў, капальню Азоўскую сшыльва. Далейшыя пільмовыя дырэктывы Беразоўскі атрымавае ад Карвецкага (таксама палеудны), а потым атрымавае і грошы. Такім чынам, Беразоўскі робіцца ўдзельнікам шкод-ніцкай арганізацыі. Ад Беразоўскага ніці ідуць да Калтанав. Для згоды в Калтанавым не патрэбна было шмаг часу. Таксама в Пякарсавым (таксама адзін з падсудных). Потым Беразоўскі ўлігваў у арганізацыю і інжынера Кузьму. У далейшым Беразоўскі паказ-вае, што з пачатку 1925 году пачаўся другі перыяд шкодніцтва—пачэршывае янасьці і павлічэньне сабокошту, на-прыклад, вышчэйнае сепалавага, шад-коўнага і брыкетнага ваводу.

Далей Беразоўскі характарызуе свае шкодніцкія ўчынкы ў адносінах да элек-тра-сілавай гаспадары, дробных на-пальняў, сартыроўкі і адбывае вугалю.

Допыт Беразоўскага

Пасьля паказаньняў Беразоўскага па-чынаецца яго допыт. На пытаньне, колькі ён атрымаў грошай за час в 1922 па канец 1926 году, Беразоўскі адказвае: «Калі 150.000 руб.». З гэтых грошай, ваводзе слоў Беразоўскага, ён пакінуў сабе каля 15-20.000 рублёў, раштку ён разьмеркаваў на руднях.

Далей, адказваючы на запытаньне аб-вінавачаньня, Беразоўскі паведамляе аб тым, які характар валаці весткі, што зьбіраліся і перадаваліся галоўнымі ін-жынерамі за граніцу ў зьрніх 1925-26 году.

Гэта былі агульнае характарыстыка работ, якая паведамлялася вусна, і ста-тыстычныя даныя.

На вятэрным пасяджэньні працягваў-ся допыт Беразоўскага. На пытаньне т. Крыленка, калі павінен быў, па-думці падсуднага, наступіць адчувань-ныя розультат павлічэньня здыбчы вуг-алю, Беразоўскі адказвае:

— Я думаю, што гэты адварылася-бы ў 1931-32 гадох. Да гэтай тэрміну не ступіў-бы вліўляць крызіс забесьпа-чэньня ааалам усёй краіны.

Пасьля запытаньня абвінавачаньня, Беразоўскі адказаў на рад запытаньняў абароны. Гэтым закончылася вятэрнае пасяджэньне 21-га маі.

Падзяка гарнякоў ДПУ Украіны

ХАРКАЎ, 21. Дэлегацыя ра-бочых бранскага рудакіраўніцтва перадала ДПУ Украіны адрас і сшыль ад гарнякоў за пасьпяховае выкрывіць шахцёрскай контр-ра-валюцыйнай змовы.

Дэлегат-гарняк т. Глазкоў, які выступіў з трыўтаньнем ад імя 9½ тьсе. рабочых бранскага рудакіраўніцтва, адзначыў за-слугі ДПУ ў справе выкрывіць змовы. Агульнае шход супрацоў-нікаў ДПУ у адказ на ўрочэнь-не ганаровай пралетарскай уз-нагароды—Чырвоная Сьцягу,—наслаў гарняком Донбасу гара-чае прыўтаньне і падакы.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

Па Савецкім Саюзе

Тав. Чычэрын аб палітыцы Японіі ў Кітаі

Тав. Чычэрын у гутарцы з супрацоўнікамі савецкага друку, на пастаноўлены яму пытанні аб палітыцы Японіі ў Кітаі, даў наступныя адказы:

— Яны адносіны Нар. Кам. замежных спраў да падзей у Цызіні і на асуду да імператарскаму Японіі Паўночнаму Кітаю?

— Безумоўна адмоўна. Хто сачыў за палітыкай савецкага Ураду за 10 год яго існавання, таму ня цяжка зразу мець, што ён ня можа адобрыць ні проста, ні ўносна якой-бы там ні было інтэрвенцыі ў ваеннай акупацыі наогул і ў адносінах да кітайскага народу, у прыватнасці. Палітыка савецкага Ураду ўсёды палітыка добраасудзеных адносін з Кітаем і безумоўнага неумешальства ва ўнутраных справах Кітаю.

— Яны адносіны іншых дзяржаў да імператарскаму Японіі?

— У мяне няма поўных даных аб усіх дзяржавах, якія маюць адносіны да Кітаю. Паводле даных, якія маюцца, такіх дзяржаў, як Англія, ПАЗШ, Францыя адносна зусім спрыяюча да кроку Японіі ў Кітаі.

— Як сумяшчаць усе гэта з «мір-наю» роляю Мір Нацый, з праектам разброеньня «вечнага міру», з канцэпцыяй аб яўвоўзе зброі ў Кітаі?

— Мірныя яны, зразумела, неумешальныя. Але словы аб міры ў Мізе Нацый—гэта адно, факты ваеннай інтэрвенцыі—гэта зусім іншае. Факты мацнейшыя за словы. Таму прамавы буржуазных дзяржаў аб міры ня будуць зрутнасць дасягнуць.

— Выходзіць, што Мір Нацый умяе рукі, маўліва санкцыянуючы падзеі ў Кітаі?

— Так, выходзіць.

— Ці верна, што японія войной раскватэравалася ў «ваенным гарадку» СССР у Пекіне?

— Не, на зусім верна. Спачатку былі востні, што частка японскіх войск раскватэравалася ў «ваенным гарадку» СССР у Пекіне, на гледзячы на пратэст нашага консула ў Пекіне. Але потым былі атрыманы больш поўныя востні, а якіх відаць, што японія салдаты, якія працавалі заняць «ваенны гарадок» потым вышлі. «Ваенны гарадок» зьяўляецца ўласнасцю СССР і яго ня маюць права займаць ні-б там ні было японіі

Вакол смаленскай справы

Арштанавік 57 чалавек

СМАЛЕНСК. 21-га ўвечары член ЦКР выступіў у дакладзе па сходзе рабочых «Пагушні». Па дакладу разгарнуліся шырокае спрэчкі. Рабочыя зазначалі, што яны ведалі аб перапрацах але беліся гаварыць, бо рабочыя, якія выступалі з выкрыццямі, пазначалі «контр-рэвалюцыйнымі» і нават завалялі.

У рэзультат сходаў з'явіў, што рабочыя ўспрыялі меры дапамогі партыі знішчыць недахопы і гвалтнішчы. Па смаленскай справе арштанавік 57 чал.

Вялізарнае зацікаўленасць гарнякоў у працэсе

РАСТОЎ - ДОН. Абыяваўчае заключэнне па справе аб эканамічнай контр-рэвалюцыі ў Донбасе в вялізарнай зацікаўленасці абгаворавоцца на ўсіх сходах гарнякоў Шахцкай акругі. Гарнякі ўсюды дамагаюцца суровай кары для шкоднікаў. На працэсе ў Маскву в Шахцкага раёну асуджана 54 рабочыя.

У Заходняй Беларусі

Абданне над суд беларускага рэдактара

16-га мая па загаду адміністрацыйнае ўлады ў Вільні абдані над суд аднаго рэдактар беларускага радыкальнае газетні «Голас Працы» А. Лаводы за судовае рашэнне ў № 10 газетні над назваю «Цікавы суд».

Забастоўкі ў Вільні

— Забаставалі рабочыя на Віленскай фабрычнае цукерах, трыбуючы 50 проц. надбавкі да зарплатні.

— Абласціці забастоўку лярэйскіх настаўнікаў т-са «Орні». Забастоўку падтрымлівае лярэйскі саюз настаўнікаў.

Яшчэ працэс Бісьцінга ў Горадні

За адзін годкі месяц красавік у Вільні зарэгістравана 1897 розных палітычных, у Віленска-Троцкім паліце—1075.

Эстонскі пасол у т. Калініна

МАСКВА. 21-га мая т. Калінін прыняў нованазначанага надзвычайнага пасланніка і лубнімоўнага міністра Эстоніі ў СССР Сельямаа, які ўручыў яму свае верыцельныя грамоты.

У сваёй прамаве эстонскі пасланнік запавіў т. Калініна, што ўсе яго намічанні на новым пасту будучы прывесены развіццю мірных і добраасудзеных адносін паміж СССР і Эстоніяй.

Тав. Калінін у сваёй прамаве запавіў, што ўрад Саюзу будзе імкліва накіроўваць свае намаганні для даляжнага развіцця і ўзмацнення добраасудзеных і прымельскіх адносін паміж СССР і Эстоніяй.

Эпідэмія тыфусу ў Маскве

МАСКВА. У Маскве ўзгоднілася эпідэмія сьпінога тыфусу. Эпідэмія занесена ў Маскву з Рязанскай губерні. Для ліквідацыі эпідэміі ўжыты рашучыя меры.

НОВАЯ ЯЎРЭЙСКАЯ ГАЗЭТА

У Вільні пачала выходзіць новая лярэйская газета пад назваю «Вільнер Вогні»—орган лярэйскае «дэмакратычна-нацыянальнае» партыі.

УЗРОСТ ЛІЧЫБ ЗЛАЧЫНСТВАЎ

За адзін годкі месяц красавік у Вільні зарэгістравана 1897 розных палітычных, у Віленска-Троцкім паліце—1075.

Масавая самаправерка працы ячэек КП(б)Б

За канкрэтную дырэктыву ў ячэйках

Ужо зараз на падставе матар'ялаў, што атрымліваюцца штодня ў рэдакцыі і што асвятляюць ход перавыбраў кампаніі бюро ячэек, неабходна высунуць рад момантаў, якія характарызуюць некаторыя адмоўнасці ў практыцы нашай партыйнай працы. Мы ўжо гаварылі аб тых недашчэльных дэфектах, якія з'явіліся сабе месца ў радзе ячэек у галіне практычнага правядзення беларусізацыі. Пытаньне важнае і важнае таго, каб свачасова на яго аднаведным чынам рэагаваць. У даным артыкуле мы хочам звярнуць і асабліва завастрыць увагу нязавых парт'ячэек на пытанні аб канкрэтнасці асобных галін працы.

Партыя паставіла перад сабою вялізную важнасці задачу гаспадарчага будаўніцтва. Гэта задача з'явілася адлюстраваньне ў цэлым радзе пастаноў вышэйшых партыйных органаў і нельга ні ў якім разе сказаць, што яна (гэтая задача) не закрнула і не накіравала ў аднаведнае рэчышча працы нязавых партыйных ячэек. Наадварот, праглядаючы, як і паліны працы ячэек, працаколы сходаў, іх парадкі дня, так і, асабліва аналізуючы перавыбарчыя сходы, спрэчкі на іх па дакладах бюро, — трэба канстатаваць, што пытанні гаспадарчыя, пытанні становішча і працы свайго прадпрыемства, установы, арганізацыі займаюць калі не пераважнае месца, дык ва ўсіх выпадках аднаведнае, даволі значнае месца.

Такім чынам, з фармальнага боку як быццам усё ў парадку. Але па сутнасці дэжка ня так. Толькі ў некаторых ячэйках (напр. завод «Пралетары», ячэйка НКУС і МЦНД) пастаноўна гаспадарчыя пытанні даў вытворчы эффект. У пераважна-жа большасці ячэек (напр. «Клобардукт», АВК—Мазыр, Слаўнае, зав. «Усход») пытанні гаспадарчага парадку ставіцца вельмі агульна, у большасці пад выглядом агульнай справаздачы асобнай гаспадарчай адзінкі і пастановы па гэтых дакладах носіць характар таксама агульных. Гэткае вырашэнне гаспадарчых праблем, прымаючы пад увагу, што пастановы ячэек не заўсёды пазначваюць на сапраўды большыя месцы і адмоўныя бакі працы гаспадарчай установы, прызначаць адвальняючым безумоўна пельга.

Заслухоўванне агульных справаздач можа і патрэбна, але абміжоўваць імі дзейнасць ячэйкі ў гаспадарчай галіне шкодна і няправільна. Асабліва вымарылася бдзельнасць гаспадарчае працы

калі фактычна партыйныя масы ўбачылі, што ў актыве працы амаль і няма нічога, або калі і ёсьць што, дык вельмі мала. Найважнейшыя пытанні, як зьмяшчэнне адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў, зніжэнне сабекошту ў вытворчасці, падняцце працоўнай дысцыпліны, радыялізацыя ў вытворчасці, валоўтылізацыя сельскае гаспадаркі і іншыя важнейшыя пытанні, яшчэ да гэтага часу застаюцца нявырашанымі, і дырэктывы партыі па іх у большасці ня выкананы; толькі ў рэдкіх выпадках прыступлена да іх правільнага выканання.

А між тым налічваюцца вельмі мала ячэек, які-б гэтыя пытанні паасобну разглядалі, вывучалі і на падставе дазволенага вывучэння прымалі пастановы і праводзілі іх у жыццё. Як правіла, у пераважнай большасці ячэек яны расплліліся ў агульным струмені дырэктыўнага «пункціаў» ініцыятыўных рашэнняў і, ня будучы наперад вылучанымі, часамі зьяўляліся толькі фармальным упамінаньнем накітат традыцыйнага «пагтыбідзі і ўмоціціці». Вывады з гэтага нам здаюцца зусім лёснымі.

Першае, што вымагаецца ад парт'ячэек,—гэта папярэдняе вывучэнне асобнага гаспадарчага пытаньня ва ўмовах мажлівасці выканання на даным прадпрыемстве пры даных аб'ектыўных умовах, выхарыстаньне для гэтае мэты вытворчых нарад і эканамічнасці, прыцягненне мас да абгаворвання пастаўленых задач, чулыя адносіны да іх правільнасці, вылучэнне спецыяльных камісій, які-б усеабакова маслі разгледзець і вылучыць пытаньне.

Другое—рашуча адмовіцца ад вынасення агульных рэзалюцый, якія толькі ўскладняюць працу гаспадарніка і якія ўсё роўна амаль што ў большасці выпадкаў на выконваюцца. Практычная канкрэтная пастанова, вынесена на падставе стадага з'яваляецца з пытаньнем і ўлічваючы ўсе магчымасці, будзе іменна дапаможнікам гаспадарчай арганізацыі ў працы, будзе лёгка выканана, а таксама і зробіць надзвычайна лёгкім кантроль з боку ячэйкі над яе выкананьнем. Лёшч менай, але пэўна і рэальна. Ад агульных «рэзалюцый» да канкрэтных дырэктыў. Так павінны будаваць ячэйкі ў далейшым сваю праду ня толькі ў галіне гаспадарчай работы, на чым мы завастраем увагу, але і па кожным пытанні што з'яўляецца з ініцыятыўнае шматграннае працы.

НА ЦЬВЕРДУЮ ГЛЕБУ (Ст. Бярэзіна, Бабруйск)

Справадчны даклад бюро ячэйкі быў пабудован так, што ў ім падкрэсліваліся больш недахопы, хворыя бакі ячэйкі, і такім чынам, выступаючым таварышом ня было чым «крыць» сакратара. Усё-ж такі з 30 прысутных—10 чал. выступіла ў спрэчках.

Усе заданні, якія даваліся на мінулых перавыбарах, выкананы. Ячэйка вырасла з 24 да 48 чал. Паа час Кастрычнікавага завміку заўважваецца вялікае імкнённе ў партыю: былі паданы 32 заявы, з іх рабочых—26, прынята-ж толькі 12 рабочых (?).

Зараз таксама намечана ўцягнуць у партыю 8 лепшых рабочых, якія для падрыхтоўкі прымачаны да членаў бюро. Праца ячэйкі размеркавана больш-менш роўнамерна паміж усімі членамі ячэйкі.

Дысцыпліна наладжана. Спазьненні на сходы знішчаны, уведзён мэтад — спазьненне больш, як на 15 хвілін, лічыцца няўнай. Парт'ясавета праішла здавальняюча, за выключэннем самаадхукацыі, якая праводзілася коўска. Усе пытанні ўнутрыпартыйнага характару прапрацоўваліся свачасова. Мала зварацалася увагі на Кастрычнікавы заклік, між іншым наглядалася па-

Шмат што яшчэ трэба паправіць (Койданаўская райпартарганізацыя)

Кампанія перавыбараў бюро парт'ячэек праходзіць пры асаблівай актыўнасці. Дзеявыя выступленні, здаровы таварыскае самакрытыка, як ніколі, ахалілі парт'ямс. Выяўленне недахопаў у працы ячэек, выяўленне адмоўных момантаў у працы асобных партыйцаў, абгаворэнне пытаньняў узаемаадносін партыйцаў, аб сувязі парт'ячэек з беспартыйнай масай і праца срод апошніх, ўзмацненне парткіраўніцтва ўстановамі, прафэсійнальнымі, камсамольскімі і іншымі арганізацыямі — вось асноўныя пытанні, навакол якіх канцэнтравалася ўвага наступных ячэек у часе іх перавыбараў.

Ячэйка мэталістых. Па справаздачы бюро было задана звыш 30-ці пытаньняў, у спрэчках выказаліся 12 таварышоў, а пасля гэтага агульны сход канстатуе, што праца ячэйкі была слабай у сувязі з тым, што бюро ячэйкі не працавала, не правяла належнай ініцыятывы, адносілася да працы халённа. Даны з боку бюро РК дырэктывы ячэйкам, а таксама на савецкім установам — ячэйкаў нічога не зроблена ў сэнсе выдзялення

рушэнне партэтыкі. Слаба наведвалі сходы беспартыйныя. Шырока прапрацоўваліся пытанні радыялізацыі прадпрыемства і правядзення тарыфнае рэформы. Пытанні, узыяттыя фракцыяй, праводзіліся ў жыццё. Скарачэнне адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў праходзіць туга. Партыйны мала аддаюць увагі прапрацы. На саюзны сход хадзіць лічаць не абавязковым.

У клубе масавая і кампанейская праца праводзіцца добра, але ў гурткі дарослыя члены ня ўцягнуты.

Вось беларусізацыя, дык ніякі не прасоўваецца. Ніводнага выступлення на сходзе, ніводнае абвесткі на беларускай мове. «Звяззда» ў ячэйцы ня вылісваецца. Прабавалі выпісваць ды кінулі. Адны кажуць, што незразумелая, другія — шрыфт дрэнны і нічога не разрабаць.

Сувязь з гарком добрае. Апошні адмовіўся ад папяровага кіраўніцтва і па ўсіх пытаньнях склінае нарады сакратараў ячэек гораду.

Наогул, ячэйка стала на цьвёрдую глебу.

П. Маслоўскі.

Дакажам сялянству выгаднасць пазы

(Да 1-га тыражу выйгрышаў па пазыцы ўзмацнення сялянскае гаспадаркі)

Праца па распаўсюджанні пазыкі ўмацнення сялянскае гаспадаркі скончана. Па далёка ня поўных вестках на 7 мая 1928 году сума рэалізацыі пазыкі па БССР складае 2.315.557 руб. 50 кап. Гэта лічба—самы навожны вырні таго, наколькі шырокай працоўнае масы сялянства вывучылі ролю і значэнне пазыкі для народнае гаспадаркі і выгады яе для кожнага сялянна. Можна з упэўненасцю сказаць, што ў шматлікай колькасці раёнаў працоўныя масы сялянства з поўнай сьведомасцю аддалі свае зьберажэнні і часовае вольныя сродкі ў пазыку дзяржаве. Але, адначасова з гэтым, як уже адзначалася ў нісьце тав. Рызкава і выступленнях тав. Калініна на апошнім сесіі ЦВК, у некаторых раёнах былі дапушчаны перагібы, перакручваньне дырэктыў партыі і Ураду ў пытанні распаўсюджаньня пазыкі.

Фактычная рэалізацыя пазыкі ў большасці раёнаў пачалася ў лютым. Блізкасць вясны і зьявілася а ёю бездарожжа, якое ў большасці перашкаджае сувязі гораду з вёскай, настольківа дыктавалі прысьпяшэнне тэмпу рэалізацыі пазыкі. Неабходнасць скончыць кампанію ў самы кароткі тэрмін надала ёй ударны характар. Ва ўсіхкай вылікай справе, а распаўсюджаньне пазыкі зьяўляецца, зразумела, вялікай справай, наўхільны памылікі.

Усё пытаньне цалер месціцца ў тым, каб дапушчаныя недахопы і памылікі ў часе кампаніі зараз-жа выправіць. Практычна гэта азначае—даказаць сялянну выгаднасць аблігацый пазык, даказаць яму, што сродкі, якія ўложаны ў пазыку, прыносяць яму дзейныя выгады. З гэтага пункту погляду выключна важна значэнне набываюць тыражы выйгрышаў, якія пачаліся з 15-га мая ў 55-ці пунктах СССР у тым ліку ў Бабруйску і Мазыры.

Тыражы павінны зьявіцца пачатковым момантам агітацыйнай працы, якая мае мэту папулярызаваць пазыку. Тыражы зьяўляюцца найлепшымі наказальнікам таго, наколькі дакладна і акуратна савецкі ўрад выконвае свае абавязкі перад шырокімі масамі працоўнага сялянства.

Трэба зараз-жа, не адцягваючы, прыступіць да шырокай агітацыйнай растлумачальнай працы аб выгадах пазыкі, а таксама і аб значэнні тыражу. Неабходна, каб сялянства ня толькі ведала аб тыражы, але і само прымае актыўны ўдзел у яго правядзеньні. Паміма

еас справы... дапаў у Варшаўскім апеляцыйным судзе ў справе забойства князя Друцка-Любецкага.

Што за цэны зброд прысудзілі ў цэнтры Польшчы на пасадзі востраўкаў у Заходняй Беларусі, паказвае справа застатка Мэаліха (а. Валенкіна, Лядк. пав.). Выкрылася, што Мэаліх атрымаў 6 дзесяткаў ад 12 да 14 год.

Па Савецкай Беларусі

Безгаспадарчасць і справа глушкіх бандытаў

Барысаў

БАРЫСАЎ. (Уласны кар.) За апошні час на ст. Барысаў з-за безгаспадарчасці і галавацтва некалькіх арганізацый павялічыліся прастой вагонаў.

Напрыклад, на адрас Хлебпрадукт прыбылі два вагоны жытня і пшанічнай мукі. За прастой вагонаў з мукой на станцыі Хлебпрадукт прышлося заплаціць 265 руб. 75 к.

Белкавалозы яшчэ да гэтага часу не выкупілі вагон мала, які прыбыў 5 красавіка. Гэта, як відаць, Белкавалозы ўлічыць тансама ў калесечку.

На імя Багомальскага крэдытнага таварыства са ст. Гразі 28 красавіка прыбыў вагон жыта. Але... таварыства адмовілася яго атрымаць і нават не паклапацілася перадаць жыта іншым арганізацыям. Хто будзе плаціць за прастой жыта, адгін алах ведае. Тансама не выкупае вагона жыта Пешчаніцкае крэдытнае таварыства і на прымае ніякіх мер да перадачы яго іншым арганізацыям.

Выключны вывадак

ВОРША. (Уласны кар.) Гэтым днём Апрутові суд разглядаў справу Курачкінай А., якая задушыла свайго 16-гадовага дзевера.

Цікавы выпадак адбыўся ў часе разгляду справы: падсудная Курачкіна пачала чараваць суд—сыпаць пад стол, дзе сядзеў суд, зямлі і з бутэлькі абліваць вадой. Калі суд заўважыў гэта і заняўся ў Курачкінай, чаму яна так робіць, Курачкіна адказала: «у першы раз, калі судзіліся, треба пасыпаць зямлю і наліваць не вадой у тым месцы, дзе сядзіць суд, і тады суд памоншчы пакараваць».

Апр. суд прагаварыў Курачкіну да 5-ці год пазбаўлення волі.

Рацыяналізацыя ў судзе

МАГЛЕЎ. (Уласны кар.) План вучасці наў персуду, які павялічыўся ў горадзе, вядзі ў адні вучастак. Рэарганізацыя дала малілінасьці спецыялізацыі персуду, абмену думкамі, прысьпеціла разгляд справы і інш. Аправа таго, дасягаюцца эканомія ў 2.500 руб. і т.д.

БАБРУЙСК. (Уласны кар.) Банда грабежнікаў з вёскі Барысаўшчыны Глушкага раёну на працягу доўгага часу апэравала ў раёне Бабруйшчыны, учыняючы забойствы, грабежніцтва, пакрыжы і інш. Гэта банда складалася з малалічынных і зусім няпісьменных сялян-земляробаў: Чабана, Бабека Л., Бабака Міколы, Сіража Алеса.

Вызданая сёсія Бабруйскага акруговага суду ў м. Глуску прыгаварыла бандытаў-грабежнікаў: Чабана П., Бабека Л., Сіража А. да вышэйшай меры сацыяльнай абароны—расстрэлу, а Бабека М.—да 6 год пазбаўлення волі.

Чабану, Бабаку і Сіражу расстрэл па амністыі замянен пазбаўленьнем волі з суровым адмежаваннем тэрмінам на дзесяць год кожнаму.

Злачынныя дзейнасць

БАРЫСАЎ. (Уласны кар.) Весела жылося загадчыку Гвінцкага пладовага выхавальніку гр. Шчарбовічу. Аб злачынных дзеяннях свайго «гаспадары» — былога афіцэра — рабочыя баяліся нават закінуцца. Шчарбовіч моцна трымаў у сваіх руках усіх сваіх падпарадкаваных.

Вось вышкі яго злачыннай дзейнасці: савецкую гаспадарку Шчарбовіч вёў «сямейным» парадкам. Прадукты гародніны прадаваўся без усялякіх актаў, а грошы записваліся са слоў дагадчыка. Такім парадкам ад продажы гародніны ніякіх прыбыткаў не аказалася.

Прадукты жыўлагадоўлі «перапрацоўваліся» на вухні загадчыка і інш. Пчаларства таксама дало страты. Восенню Шчарбовіч пасадзіў 3 кварталы дэчка, якія зараз перасаджваюцца, бо дрэзна былі зроблена пасадка.

У гаспадарцы на прытрымліваліся 8-гадзіннага працоўнага дня. Шчарбовіч эксплуатаваў камсамольца Варбіцкага, які працаваў у выхавальніку, і плаціў яму ў месі... 10 руб. Замест 26 дзеся працы Шчарбовіч залічваў Варбіцкаму толькі 20.

Усе злачынныя дзеянні Шчарбовіча няма магчымасці пералічыць. Аб дзеяннях Шчарбовіча нават ведае і райвыканком, але ніякі меры ён узяў, пакуль што невядома. Пчала.

Чэзіна ня прыу

Дырэктыва партыі аб вылучэнні на кіруючыя пасады рабочых адварштату чэзікаў у жыццё праводзілася досыць паспяхова — усяго вылучана за апошні год гадзі да 15 чалавек, сярэдзі іх месца дырэктар фабрыкі, адна работніка — старшыня фабкому, другая — член ЦК ЛКСМБ і шэраг іншых на прафсаюзнай лініі. Аднак, бярэ ачыйні да гэтага часу ахаль зусім не займалася спецыяльнай працай. На фабрыцы ёсць рабочыя, якія ў свой час займалі даволі відныя пасады, але яны ачыйкай не выкарыстоўваюцца і на прыцягваюцца да актыўнага ўдзелу ў грамадзянскай працы. Таксама зусім не праводзі-

лася разлічывальная праца сярэд рабочых аб значнасці і сутнасці вылучэнства. Гаварылася таксама і аб тым, што кіраўніцтва чэзікаў пастаўлена вельмі слаба. Былі выпадкі, калі чэзікай ні ведалі, што за пытанні ставіць у парадак для слоў у той час, як такія надзвычайныя пытанні, як рацыяналізацыя вытворчасці, зніжэнне сабекошту, барацьба з прагулам зусім не разглядаліся. У далейшым новану бярэ треба будзе тэрмінова зніжчыць недахопы, якія ёсць у працы.

У Мазырскай акрузе налічваецца 247 партыйцаў, якія працуюць на сельскай гаспадарцы. Увесь час, як паказваюць лічбы, колькасць партыйцаў — сельскіх гаспадароў павялічваецца: так, 1-га студзеня 1926 году іх налічвалася на акрузе 86 або 7,7 проц. усяго складу партарганізацыі; на 1-га студзеня 1927 году — 185 або 11,9 проц.; на 1-га студзеня 1928 году — 217 чал. ці 12,1 проц. і на 1-га красавіка 1928 году — 247 ч. ці 13,6 проц.

Станоўчымі момантамі треба лічыць тое, што ўсе партыйцы сяляне разлічываюцца членамі спецыялізацыйных гаспадарчых камітэтаў уважліва дапамогі, а 66,6 проц. іх складу зьяўляюцца членамі сельска-гаспадарчых каапэрацыі (па даных абследавання 6 сельпарт'ячэек). Апрача разьвіцця значнай часткай партыйцаў на сваіх палёх тэхнічных культур і ўжывання іншых культурных мерапрыемстваў, партыйцы маюць вялікае імкненне да панаўнення сваіх ведаў і наогул да ўзьяняцця культурнага ўзроўня. Таму 74,4 проц. іх панавадае і працуе ў сельска-гаспадарчых гуртках, некаторыя зьяўляюцца арганізатарамі, ініцыятарамі і кіраўнікамі гэтых гурткоў. 91,6 проц. вышлівае і чытае газеты і часопісы, карыстаецца рознага с.г. літаратурай у бібліятэках. Гэтыя станоўчыя моманты ёсць і сярод часткі камсамольцаў — сельскіх гаспадароў.

Што выгіршы на палёх і ёсць міф, а зусім рэальна справа. Толькі ўпартай і працайнай працай усіх нашых партыйных, савецкіх і грамадзкіх арганізацый зможам выправіць нашы недахопы і тым самым замацаваць той вадварны посьпех, які мы набылі ў справе ўдзянення сялянскіх зьберажэнняў на сацыялістычнае будаўніцтва нашай краіны.

А. Львоў.

На палёх Беларусі

Земліпарадкаваньне зьяўляецца першачарговым мерапрыемствам у справе рэканструкцыі сельскае гаспадаркі. На аснове земліпарадкаваньня можна весці далейшыя агра-культурныя паліпшэньні ў сельскай гаспадарцы. Нікі паліпшэньні савазарот, ніякія новыя формы земляркастаньня на могуць быць ажыццэўлены без правядзеньня земліпарадкаваньня.

Што намі зроблена ў галіне земліпарадкаваньня? Да 1-га кастрычніка 1927 году намі земліпарадкавана 38,7 проц. усяе аямельнае плошчы БССР, якая падлягае земліпарадкаваньню. У гэтым годзе прадугледжваецца земліпарадкаваць 30 тыс. гектараў зямлі або 7,2 проц. усяе плошчы. Пры выкаваньні пляну гэтага году палова ўсяе аямельнае плошчы БССР будзе ўпарадкавана.

У гэтым годзе мы прадугледжваем земліпарадкаваць 76.500 аямельскіх двароў і ў тым ліку дзь прыроўку зямлі 18.000 малазямельным двароў.

Якая будзе чарговасць работ? У першую чаргу будучы земліпарадкавацца калектывы, у другую чаргу — пасялі і ў апошнюю чаргу — хутары.

Пры гэтым у тых месцах, дзе хутарскія формы вядуць да ўзроўсту сельпартарганізатароў. Гэтым днём у «Зьвязьдзе» будзе зьмешчан рад артыкулаў па гэтым пытаньні.

Наркамзему ў гэтым годзе адпущана на земліпарадкаваньне п'ятара мільёнаў рублёў (у мінулым годзе 1 мільён рублёў). Апрача гэтага, Белсельбанк будучы крэдытавацца тым гаспадаркі, якія правадаюць земліпарадкаваньне: 850 тыс. руб. на перанос пабудоў, 25 тыс. руб. на ўнутрырэспубліканскае перасяленьне і 150.000 руб. на аплату земліпарадкаваўчых работ.

Земліпарадкаваўчыя работы для 35 проц. бяднейшых сялян будучы праводзіцца дарма за кошт дзяржавы. Работы пачаліся з 1-га мал. земліпарадкавацелі ўжо высказалі ў поле.

У гэтым годзе ў нас будучы працаваць 743 земліпарадкавацелі і яшчэ 160 часовых працаўнікоў (студэнтаў навучальных устаноў).

Д. Н.

Ліст з працэсу шахцінцаў

ЦЭХАЎШЧЫНА

Клубок страшэнных злачынстваў, з якіх складаецца шахцінская справа, атрымае сваё поўнае імсьвадзеньне на працэсе, які распачаўся. Сярод прычын, якія зрабілі магчымымі гэтыя злачынствы, немалое значэньне мае тая атмасфера цэхаўшчыны, якая яшчэ ў моцнай ступені навуе сярод спецыялістаў. Сапраўды, чым вытлумачыць тую акалічнасьць, што шахцінская працаўніцкая інжынераў, іх пмагядовыя злачынствы на сустрэлі адпору з боку усіх іншых спецыялістаў, якія ня маюць ніякіх адносін да злачынстваў шкоднікаў?

Чым вытлумачыць, што разбураючая работа, якая вылася на працягу году, заставалася не заўважанай тымі спецыялістамі, на вачох якіх уся гэта злачынная работа пратодзіла? З боку рабочых, як вядома, паступалі частыя заявы на агульных скодах, на вытворчых нарадах, у прафсаюнальнай і партыйнай арганізацыі аб абуральным гаспадарчым тэхнічным кіраўніцтвом руднікаў, якія імкнуліся да разьвіцця гаспадаркі. Нічужасць прафсаюнальных і партыйных арганізацый, іх наўважлівыя адносіны да заяў рабочых, не далі магчымасць зьвязацца выкрыць усе нікі злачынстваў.

Гэта выклікана, галоўным чынам, тэй атмасфэрай цэхаўшчыны, якая яшчэ надга моцна распаўсюджана сярод спецыялістаў. Крытыка дзеяньняў спецыялістаў з боку свайго-ж калегі разглядаецца ў гэтым асяроддзішчы, як парушэньне інтарэсаў карпарацыі, як злачынства супроць «гонару» карпарацыі. Калі крытыка вядзецца ў вузкім коле сваіх людзей, у навуковым таварыстве, на навуковым зьвязьдзе, на тэхнічнай нарадзе, дык яна яшчэ прымаецца даўгачасна, але варта толькі вынесці крытыку за гэты межы, каб яна стала, з пункту погляду карпарацыі, шкоднай. Адкрытае-ж абгаварэньне дзеяньняў сваіх калег, выкрыцьце іх памылак і промахаў перад усёй рабочай масай — ачытайна разглядаецца як якісьці цяжкі грэх, як «вынасьне» нне сьмьёцца з хаты». Гэта акалічнасьць у немалой ступені зьяўляецца прычынай таго, што спецыялісты бярдуць слабы ўдзел у вытворчых нарадах і так рэдка выступаюць з крытыкай дзеяньняў сваіх калег.

Гэтым імёна тлумачыцца і тое, што часныя спецыялісты, бачачы ўсе непарадкі, якія рабіліся грунай шкоднікаў у Довбасе, нічога не зрабілі для выкрыцьця гэтых непарадкаў, для іх панапэджаньня, для барацьбы з імі.

Шацінская справа паказала, якую вадварную школу прыносіць цэхаўшчына сярод спецыялістаў. Толькі адмова ад адкрытай уважнай крытыкі, толькі ўзасмэнае «дараваньне» грахоў, толькі каставая замкнутасьць зрабілі магчымымі, што з боку самых спецыялістаў, гэта значыць тэй част-

кай іх, якая часна працавала для ўзмацненьня нашай гаспадаркі, нічога ня было зроблена для выкрыцьця пмагядовых злачынстваў шкоднікаў.

Супроць цэхаўшчыны сярэд спецыялістаў треба таму ўзьяняць рашучы голас працэсу. І перш за ўсё самі спецыялісты, і ў першую чаргу найбольш перадавыя іх частка павінны наведзіць рашучую барацьбу супроць цэхавай атмасфэры, што існуе ў іх асяроддзішчы. Рабочыя маюць, самі спецыялісты і ўся савецкая грамадакасьць павінна аддаць сабе ясону справядзачу ў тым, што гэтыя спецыялісты, якія в карпарацыйных цэхах меркаваньняў праходзяць міма, вачуваюць, не заўважваюць памылку ці злачынства сваіх калег, уціляюцца ад адварнай адкрытай крытыкі недахватаў нашага будаўніцтва, бо гэта крытыка масавае, моў, сваіх-жа людзей, сваіх калег, членаў сваёй карпарацыі — што гэтыя спецыялісты робяць самае цяжкае злачынства супроць нашай краіны, супроць рабочае клясы, супроць пралетарскай дзяржавы. На пляну будаўніцтва і ўзмацненьня гаспадаркі перад рабочаю клясай нашай краіны стаюць найважлівшыя труднасці, якія могуць быць пераможаны толькі пры адкрытай барацьбе з усімі памылкамі і недахватамі ў гэтым будаўніцтве. Успясе прыкрыцьце памылкаў, промахаў і злачынстваў у гэтай галіне з боку спецыялістаў, што выконваюць самую адказную ролю тэхнічных кіраўнікоў у вытворчасьці, треба разглядаць, як простае злачынства супроць рабочае клясы, як дапаможніцтва.

Барацьба вадворку супроць савецкай дзяржавы ня сьмьёцца. У гэтай барацьбе некаторыя спецыялісты, як гэта паказала шахцінская справа, становяцца на бок ворагаў. Гэта неабходна ўлічыць усяго масе спецыялістаў і панапэдыць магчымасць узнікненьня падобных блячак на сваім целе. Найтральнасьць фактычна ёсць дапаможніцтва, — выходзіць з гэтага ўсе часныя спецыялісты павінны актыўна і рашуча змагацца супроць усіх тых элементаў у сваім асяроддзішчы, для якіх справа савецкага будаўніцтва зьяўляецца чужою.

У Мазырскай акрузе налічваецца 247 партыйцаў, якія працуюць на сельскай гаспадарцы. Увесь час, як паказваюць лічбы, колькасць партыйцаў — сельскіх гаспадароў павялічваецца: так, 1-га студзеня 1926 году іх налічвалася на акрузе 86 або 7,7 проц. усяго складу партарганізацыі; на 1-га студзеня 1927 году — 185 або 11,9 проц.; на 1-га студзеня 1928 году — 217 чал. ці 12,1 проц. і на 1-га красавіка 1928 году — 247 ч. ці 13,6 проц.

Станоўчымі момантамі треба лічыць тое, што ўсе партыйцы сяляне разлічываюцца членамі спецыялізацыйных гаспадарчых камітэтаў уважліва дапамогі, а 66,6 проц. іх складу зьяўляюцца членамі сельска-гаспадарчых каапэрацыі (па даных абследавання 6 сельпарт'ячэек). Апрача разьвіцця значнай часткай партыйцаў на сваіх палёх тэхнічных культур і ўжывання іншых культурных мерапрыемстваў, партыйцы маюць вялікае імкненне да панаўнення сваіх ведаў і наогул да ўзьяняцця культурнага ўзроўня. Таму 74,4 проц. іх панавадае і працуе ў сельска-гаспадарчых гуртках, некаторыя зьяўляюцца арганізатарамі, ініцыятарамі і кіраўнікамі гэтых гурткоў. 91,6 проц. вышлівае і чытае газеты і часопісы, карыстаецца рознага с.г. літаратурай у бібліятэках. Гэтыя станоўчыя моманты ёсць і сярод часткі камсамольцаў — сельскіх гаспадароў.

Партхроніка

У Ляхаўскім райкоме КП(б)Б

Новыя ячэйкі

18-га мая новае бюро ячэйкі Ляхаўскага райкоме прыняло паставоу аб арганізацыі ячэйкі КП(б)Б пры фабрыцы цукорак «Прагрэс», якая каапэра ўжо мае 6 камуністаў і 5 кандыдатаў.

Апрача гэтага фабрыка, якая працуе на правах прапалектыву, усё больш расьце, мае 65 чал. рабочых і служачых, пакрыцьце новае будынак і больш дасканала абсталяваньне для сваёй вытворчасці. У такіх абставінах арганізацыя ячэйкі на фабрыцы неабходна.

Таксама паставоўлена арганізаваць ячэйку пры кураох медыцынных аб'ектаў, тэрміна навучаньня якіх рашыліся на тры гады. Ужо ёсць 109 чал. слухачоў, з якіх 19 чал. — члены і кандыдаты партыі.

— Што шкодзіць разгортваньне будаўнічага сэзону? Вось прыклады.

Завод «Пралетары» ў Гомелі абсталювае ў гэтым годзе вялікі кацальны цэх рэспубліканскага маштабу. Праект цэху быў у лістападзе мінулага году добра прадуманы, распрацаваны і паслаў на зацьверджаньне ў Белмэталятрэст. Там яго пратрымалі чатыры месяцы і выраілі з вялікімі зьменамі, так што прыйшлося хутка пераглядзець праект і другі раз паслаць на зацьверджаньне ў Белмэталятрэст. Дзякуючы энэргічнай умітаньсці заводакіраўніцтва, праект быў у Менску, урашце, прасеран і зацьверджан 15-га мая. Такім чынам, на гледзены на падрыхтоўку заводу, будаўніцтва прыходзілася а-за фармальных прычын адкладваць у той час, калі заводакіраўніцтва нагло в песьняхам ужо вывесьці фундамант.

На новым с.-г. заводзе, «Двигатель Революции» праект быў распрацаваны і зацьверджаны ў Маскве, прайшоў некалькі інстанцыяў і гэта працягнулася некалькі месяцаў. Здаецца, што пасля гэтага можна было-б прыступіць да самое пабудовы, але яноў тормаза. Праўленьне

Заходзяй чыгункі завялі прэтэнзію на выцстап, адведзены для пабудовы заводу. Няўжо-ж пры распрацоўцы праекту не маглі свалчасова забяспечыць выцстап для заводу.

Данусьцім, што пытаьне аб выцстапу будзе вырашана гэтымі днямі, а іным пачнецца загатоўка матар'ялаў.

Калі-ж будзе прыступлена да будаўніцтва? Жылваапсаюз будзе ў гэтым годзе ў Гомелі некалькі каменных дамоў для кватэр. Распрацавалі для аднаго дому некалькі праектаў, а нотым схамянуліся, што плян не адпавядае праектам. Толькі гэтымі днямі ўзяліся за другі праект. Другі выпадак з практыкі работы Жылваапсаюзу: калі прыступілі да пабудовы 2-га дому, дык схамянуліся, што загатоўлены напрыгодні ваньы у колькасці 600-700 куб. мэтраў.

Усё гэта лішні раз даказвае, што мы неасьцярожна падыходзім да мерапрыемстваў будаўнічага характару. Інжынерна-тэхнічныя працяўнікі павінны на сваіх мясцох сачыць і абдумана падыходзіць да пытаьня будаўніцтва, а галоўнае прапрацоўваць яго праз рабочыя масы ў асабе вытворчых перад.

Дрэнная якасьць матар'ялаў інжынер БЭРГМАН (Бабруйс)

У нас вельмі мала увагі аддаецца пытаьню аб якасьці матар'ялаў, што часта зводзіць на вішто будаўніцтва.

Прывяду абурачы выпадак, які адбыўся ў Бабруйску з трубамаі для вадаправоду.

Пабудаваньне вадаправоду зьяўляецца буйнейшай работай і будзе каштаваць паўмільёна руб. Праца ідзе шпаркім тэмпам. Ужо пабудавана і абсталена вадапаборная вежа, пракладена 7 км. труб, пройдзена свідраваньнем 217 мтр. Фактычна калі-б прабоіна была гатова, дык можна было-б ужо даць ваду. Але дзякуючы вельмі маруднай працы прамыслова-тэхнічнага кіраўніцтва, якое ўзяло на сябе свідраваньне, вадаправод яшчэ не гатоў.

Зусім нечакана было выкрыта,

што якасьць чыгуных труб, дастаўленых усерасійскім загатоўчым таварыствам (ВЗОР), самая дрэнная. На трох кварталах было 5 выпадкаў разрыву труб. Трубы лопаюцца нават у часе пракладкі пры іспыце ў 4 атмасфэры. На дасьледваньні месц разрываў выкрыта, што трубы маюць шчыліны. Страты вялікія. А выйшла гэта в тае прычыны, што усерасійскае загатоўчае таварыства на выпанала асноўных тэхнічных умоў і на выпрабавала на заводзе гэтых труб перад адпраўкай у Бабруйск. Цяпер атрымана яшчэ 12 вагонаў чыгуных труб, сярэд якіх таксама ёсьць шмат гламу. НК РСІ трэба зацікавіцца гэтым абурачым выпадкам і прыцягнуць да адпавнасьці вінаватых.

ДА ЧАРГОВАГА ПРЫЗЫВУ

АДТЭРМІНАВАНЬНЕ НАСТАЎНІКАМ І ВУЧНЯМ

Большасьць выхадзіць навукальнью устаноў, інжынерна-рабфакаў і прафшкол ужо прадставілі ў менскі акружэньне спісы ўсіх вучняў і настаўнікаў, якім неабходна прадставіць адтэрмінаваны на чарговым прызыме ў Чырвоную армію.

У СПІСЫ ўключаны вучні і настаўнікі 1906 в. нараджэньня, а таксама тых, што нарадзіліся ў 1905, 1904, 1903, 1902, і 1901 в.

АДБЫДУШЫЯ ўжо ЧАРГОВЫ ПРЫЗЫВ у спісы на ўключаны за

выключэньнем тых, каму пры прызыме было дана адтэрмінаваньне на хваробе да наступнага прызыму.

СЛУЖЫШЫЯ РАНЕЙ У ЧАСЬЦЯХ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ І ФЛЭТУ добраахвотна, але не адбываўшы чаргована прызыму, у спісы ўключаны на агульных падставах. Замест адабраньня воінскіх дакумантаў канцільярны навукальнью устаноў павінны выдаць вучням часовыя пасведчаньні тэрмінам да 15 верасня 1928 в. Спісы будучь разгляджаны 1-15 чэрвеня.

У Гомелі, на імя ашчына праекту. Дагэтуль не зацьверджан праект сілавое стаяцы на Добрускай фабрыцы, якая працуеца ўжо трэці год. Няма праектаў пашырэньня фабрыкі «Дзьвіна» і г. д.

Вялікае заміні ў будаўніцтва сьлёта трэба чакаць з прычыны недахватату будаўнічых матар'ялаў, галоўным чынам цэглы. Асабліва надерпіць індывідуальнае будаўніцтва.

Нам вядомы рад выпадкаў, калі пачатыя дамы на могуць быць скончаны а-за адсутнасьці цэглы нават для печы.

Значныя затрыманьні магчымы з прычыны недахватату сродкаў у трэстаў, грашовое становішча якіх вельмі напужаеца. Так, скарачана праграма работ на маслабойным заводзе ў Віцебску.

рыска дывізія фарміравалася ў верасьні 1920 г. Разьбіўшы беззалежныя банды пад Майнонам, Бубанскай краіны, узяўшы г. Вярджанск, 5-я Куб. дывізія робіць пасля гэтага гістарычны рэйд на ўрангелеўскі тыл на горад Такмак, дэ захватвае багатыя трафі.

Крым стаў чырвоным. Але гудле бандыт Вацкія Махно па Украіне—тэарызуе працоўнае насельніцтва.

Дывізія на працягу ўсяго 1921 г. бязупынна прасьледвала банды атаманва—Махно, Ізуса, Залатога Зуба, Цюцюніка і інш.

А далей вучоба, вучоба і вучоба... 9 год стаяць на варце дывізія. Старыя байцы паехалі ў водпуск. Маладыя—захоўваюць наказы і традыцыі старых—быць гатовымі ў любы момант да бою з ворагамі працоўных. Баец.

Шклянка гарбаты

У расчыненае вакно леныскага кутку фабрыкі хрыпела чорная труба радыё. За вакном, у парку, нікога ня было. Толькі нічтадовы Ювіл, дасунуўшы тры пальцы ў рот, са страхам і зьдзіўленьнем слухаў дзіўную трубу, у якой, напэўна, сядзелі хітрыя людзі з балабайкамі і гармонікамі.

Можна Ювіл і памыляўся наконіт хітрых людзей, але мы нічога да яго ня маем—ён быў у гэты вечар адным аб'ектам культурна-насавай працы... Так, радыё больш ніхто ня слухаў—ня было людзей ні ў кутку, ні ў парку. І дарэмна аматар-радысты тав. Бабіцкі з навушнікамі на галаве з захаленнем «лавіў» то Маскву з вершамі пралетарскіх паэтаў, то Варшаву з вясёлай полькай, то Берлін з саксафонам. Ніхто ня цікавіўся ні Масквой, ні Варшавай, ні Берлінам.

Вольныя вчэрнія гадзіны рабочыя «Чырвонай Бярэзіны» ад любіць праводзіць у сваім леныскім кутку. Праўда, там ёсьць і газеты, і шашкі, і радыё. Але ўсё гэта ня тое, што абрыда, але неак песьнім стала, ня вабіць да сябе, ня прыцягвае.

Пажылы ліцаць за лепшае сядзець у хаце, сварыцца з жонкай і раней заваціцца спаць, а моладзь... моладзь большай часткай шпандуруе па Нова-Барысаве ад «Люкс» да «Домбаля» і таксама, як тав. Бабіцкі, «ловіць»... дзёўчынак на прыгарах.

Зразумела, чаму з такім энтузіязмам была падхоплена культурна-навукальнью ідэя стварэньня ў памяшканьні стаякоў ЦРК, якая звачодзіцца пад адной сьпыхай з леныскім кутком, культурнай чайнай.

На некалькі разоў перачытваўся вядомы фальетон Кальцова ў «Правде», будаваліся сьмелыя пляны, якія ўключалі ў сябе чысьценькія столікі з шклянкай, эмалёванымі чайнікі, сурветкі, вазоны, біскучыя ложкачкі, некалькі сартоў вярэньня, газэты, лекцыі і, урэшце, радыё, якое ўжо напэўна будучь слухаць, в асаадою папівачы гарачую гарбату... На чайную зараз-жа аддусьцілі 700 руб. На гэты грошы зрабілі прытульныя столікі і крэслы. Раней у стаякоў стаялі доўгія брудныя сталы, на якіх, у часе вечароў самадзейнасьці, разьмяшчаліся сьветлакі і маршавалі фізкультурнікі.

важны вазоны, дзе-ж ваша рабочая сіла?.. Абяцанкамі-папанкамі займаецца... Таварышы!—прававаў абаравалі ЦРК,—мы вітаем ваша пачынаьне, але... На чорта нам вачае вітаньне—вы нам лепш эмалёванымі чайнікі дайце.

— Але ЦРК ня мае сродкаў!

— Як ня мае? А колькі тут трэба ўсяго?

Проста пудоўна, як Міхась Кальцоў тае прарокці прадказаў словы барысаўскіх кааператараў. У сваім фальетоне аб чайных у сьнежні мінулага году ён пісаў: «Зразумела, о, зразумела, на шляху стварэньня новай савецкай чайнай безадкладна зводзіцца пяцьдзесят тысяч перашкод... Вядоучыя людзі зараз-жа прыдуць і растлумачаць, што для чайных няма памяшканьняў, няма мэблі, няма пачыньня, няма кваліфікаванага персаналу...»

«Ведзем усё гэта,—пісаў у канцы свайго фальетону Кальцоў,—ведзем і не пабаімся».

Бярэзінды не пабаіліся. На тым-жа пасяджэньні яны дабіліся хоць туманнага, але зусім рэальнага абяцаньня ЦРК, што пачыньне і рабочая сіла для чайнай будучь. Вар на фабрыцы ёсьць. Застаецца дабіцца вазонаў, газэт, усталяваць радыё. Аврамя таго, ужо адчынілася ў памяшканьні стаякоў паштонае аддзяленьне, і за гарбатай можна будзе ня толькі слухаць музыку і чытаць газэту, але і пісаць лісты аб гэтых самых «удовольствіях» да сваякоў і блізкіх.

Добра, Верым, што бярэзінды сваю барацьбу за культурную шклянку гарбаты даведучь да пераможнага канца.

Міх. Гольдберг.

Нова-Барысаў, Чырвоная Бярэзіна».

— Дзе-ж ваша пачыньне, дзе-ж

ашчадзілі. Гэта сыстэма шчыра апраўдае толькі пры ўмове добра

З ФАБРЫК І ЗАВОДАЎ

Увага рабочым кватэрам (Гута імя Домбаля)

Кватэры рабочых, якія знаходзяцца пад ведамамі завода-кіраўніцтва, прыходзяць у нягоднасьць. Зусім нядаўна правалілася столь у кватэры аднаго рабочага і ледзь не забіла яго дацці.

Дый наогул кватэры, амыра, з адным вакном. Ахова працы чамусьці зусім ня цікавілася такім становішчам. А можна было-б дапамачы, прыняць меры да рамонту, а можа і да пабудовы новых кватэр. Шэмпэль.

Сьпіць глыбокім сном (Завод «Зьвязда»)

5 месяцаў назад быў абраны заўком. Дагэтуль нічога ня чуваць аб яго рабоце. Ён існуе юрыдычна таму, што павінен-жа існаваць заўком. Але працы арганічнае і жыццёвае заўком не ведае нічога. Самае галоўнае—рабочая маса ня ўдзельнічае ў працы заўкому. Вытворчыя нарады ня толькі скаікаюцца вельмі рэдка, але нават такога важнае і актуальнае пытаьне, як вытворчая праграма заводу на 1927-28 г., дагэтуль яшчэ не абгаворвалася на іх. Камісіі, секцыі заўкому зусім не прадуць. У заўкому няма свайго твару, ніякай сьбароны ітарэсаў рабочых ён не ведае. Рад неармальнасьцай, якія ёсьць у нас на заводзе (з капітальнай устаноўкай новага лёкамобіля, з сабекоштам прадукцыі, з аховай працы), прыходзяць німа заўкому. Можна гэта замятка прымуціць заўком прыступіць да работы.

Рабор.

Што пераахаднае пераходу на зьдзельшчыну (Талачын, Аршанскае акругі)

Працкалектыўу гарбароў доўга прыйшлося чакаць атрыманьня ў плянавым парадку сырцу. Але воець партыі сырцу ўжо атрымана. Рабочыя былі здзелены, папершае, таму, што ёсьць матар'ял, а надругое, тым, што прыюдуць працаваць ужо на зьдзельшчыну. Але як толькі пытаьне дайшло да справы, акруговае кіраўніцтва працкалектыўу так зьвініла расцонкі, што рабочым выгадней працаваць памесычна. У чым-жа справа? Наш прадстаўнік сьздзіў у Ворыгу і воець што там выявіў: зарплата можа павысіцца толькі тады, калі калектыў будзе вырабляць 500 скур у месяц. А дагэтуль нам давалі толькі 300 скур. Воець чаму пры зьдзельшчыне зарплата ў нас ня толькі не павышаецца, але, наадварот, зьвіжаецца. Трэба было-б забяспечыць калектыў патрэбным лікам скуранога сырцу. Х. Заяц.

А Васька слухае, ды есьць (Ф-ка «Чырвоная Бярэзіна»)

Мы ўжо шмат пісалі аб адной у нас педарачнасьці. З прычыны адсутнасьці этагэрарычных варыятаў, работнікі маюць свабодны рам на падлогу. З гэтай прычыны рам даюць шмат пычліна, а часамі зусім домяцца. Наша адміністрацыя ўсё гэта вельмі добра ведае, але чамусьці дагэтуль ня ўжывае ніякіх мер. Воець і выхадзіць: «Васька слухае, ды есьць».

Згубленьня грошы па віне адміністрацыі (Шпалерная фабрыка)

У сувязі з скарачэньнем экспандытарскіх работ у летні перыяд, адміністрацыя менскай шпалернай фабрыкі пераахадзіла скараціць экспандытара тав. Муляржвіча. Але тав. Муляржвіч, як нац складу запасаў—зьяўляецца яго нішто ня мае права—падаў скаргу на гату паставоу ў цэлы рад органаў (РКБ, бюро нагляду і г. д.). Органы паставалі аднавіць на працы таварыша. І што-ж зрабіла адміністрацыя? Спачатку яна паставіла Муляржвіча на самую брудную работу (мыць начыньне), а потым, калі Муляржвіч сказаў, што ён аб гэтым падасць заяву пракурору, накіравалі Муляржвіча ў водпуск. Невядома, што будзе далей. Але за час прагалу атрачана дзяржавай 82 руб.

Гэта-ж ня першы выпадак. Рабор.

Якасьць матар'ялаў кульгае (Рабочы паселак «1-га мая»)

У новым будаўніцтва асабліва увага зьварацаецца на якасьць матар'ялаў. А ў нас гэтага ня было. З будаўнічага сырога матар'ялаў у мінулым годзе пабудавалі некалькі дамоў. Можна сабе прадставіць, што гэта была за пабудова. Калі нашы найшчымы прабавалі паліць у печы,—навокал ліхосі. Сьцены і вокны пачалі плаваць. Таксама рамы і дэверы. Вясоў муляр богаў замазваць печы. Людзі жывуць у сырых памішканьнях і скардзяцца. Хто-ж у гэтым вінаваты? Пакроўсіні.

У акружэньні прыяцеляў (Саўгас «Ліпава», Мазырскай акругі)

Кіраўнік саўгасу Гаічарык В. П. спачатку свай працы ў саўгасе пераплывае ўсіх сваіх прыяцеляў на работу на зусім аразумелых прычынах: каб добра і вольна адчуваць сябе.

Так, ён з саўгасу Цытава, дзе раней працаваў, выклікаў да сябе рабочага Кленчу, з Шанку вылісаў Б. вядоучы кааператывнай крамай у Шанку Асіеўскага Г., які там арабіў растрату на 500 руб., і які знаходзіцца яшчэ пад судом.

Дый ня ня выклікаць Гаічарыку Асіеўскага Вёдай, павіна зьвініць дзе-небудзь ішага такога «прыяцеля». Гаічарык называць Асіеўскага ілэдучымком і ключніком саўгасу. Цытава ведае, ці ў ітарэсах савецкай гаспадарні зьбіраць свай прыяцеля-сабурзавінаў, растратчыкаў, пры дашчома якіх можна рабіць усё тое, што толькі ўдучмаецца. Н.

ЗНОЎ ХЛЕБНЫЯ ЧАРГІ

НЕВЫСТАРЧАЛЬНАЯ ДАСТАЎКА ХЛЕБА ў МАГАЗЫНЫ ХВАСТЫ ПАВІННЫ БЫЦЬ ЛІКВІДАВАНЫ

Учора наш супрацоўнік меў гутарку з нам. Наркамгандлю тав. Брыскіным з повагу выпадкаў чаргі, што мела месца ў папярэднія дні.

Паводле думкі тав. Брыскіна, чарга за хлебам узышла ў звычай з тым, што, згодна пастановы Наркамгандлю, з сённяшняга дня спыніцца вельмі перапатэбна і некампанна выпечка паўбелага хлеба, і ўчарайшні дзень быў апошнім днём, калі менскія пякарні і хлебазавод выпякалі паўбелы хлеб. З сённяшняга дня будзе выпякацца выключна 95 проц. чыстага аржаного хлеба.

Хлеб МЦРК ня быў развезен на ўсіх крамах і, такім чынам, населенства кінула ў тым некалькіх крам, дзе быў хлеб, дзякуючы чаму і стварыліся тым вільготныя чаргі, якія мы наглядзілі пазаўчора.

Тав. Брыскін, як ужо мы ў нашай газэце паведамлялі, заявіў, што хлебам Менск поўнасьцю забяспечан і ўсе гэтыя чаргі—гэта выключна віна неарганізаванага продажу.

Тав. Брыскін для таго, каб праглядзець, як учора ішло забеспяч-

чэньне хлебам, вылікаў загадчыка гандлёвым аддзелам ЦРК тав. Залічонка і разам з нашым супрацоўнікам аб'ехаў рад крам у горадзе і па акраінах (№ 7, 11, 55, 6, 28 і інш.). Пры аб'ездзе выявіўся рад цікавых фактаў. Папершае, сярэд абытатэлі, у звычай з неарганізаванай дастаўкай хлеба ў крамах, ходзяць чуткі аб адсутнасці хлеба і пакупцы, які купляе звычайна адно кілё, пачаў купляць па 3-4 кілі хлеба.

Выявіўся таксама яшчэ адзін вельмі цікавы наступны факт. МЦРК, ідучы на сустрэчу рабочаю пакупку, забяспечвае крамы рабочых раёнаў... у апошнюю чаргу.

Тав. у 55 краме МЦРК (супроць электрастанцыі) хлеб прывозіцца толькі а 1-й гадз. дня. У кнізе скаргаў данага кааператыву зусім правільна напісана: «дакуль гэта будучы перападзі з хлебам. У часе абеду рабочыя саўсім сядзяць бяз хлеба. Подпіс: рабочыя Эльвуды».

Наогул з дастаўкаю хлеба ў крамы на акраінах пытаньне стаіць вельмі дрэнна і выклікае незадавальненне рабочых. Так, у 7-й краме (Багароўка) сам загадчык

крамаю выказаў думку, што МЦРК няправільна размярковае хлеб, перасылаючы яго ў цэнтр і невыстарчальна дастаўляючы яго ў акраіны крамы.

— Мне, — кажа загадчык, — прысылаюць 300 кілё хлеба ў той час, як попыт у майй краме складае 600 кілё. Гэта выклікае недадавальненне жыхароў акраіны, якія павінны ісьці ў цэнтр па хлеб, ствараючы чаргі ў крамах цэнтру.

На хлебазаводзе нашаму супрацоўніку заявілі, што ўчарайшняя выпечка складае 1.700 пудоў і што крамы поўнасьцю забяспечаны хлебам. Учора ў большасці магазынаў як МЦРК, так і працалектываў і інш. хлеба было досыць і чаргі амаль што ня было. Наглядзілі толькі чаргі ў магазынах тых раёнаў, куды несвачасова падвозіўся хлеб.

Хлебам Менск забяспечан поўнасьцю і толькі няправільны і надбайны адносінны МЦРК і аграрандлю да справы свагчасовай перавозкі і дастаўкі хлеба ў магазыны выклікаюць непаўпачальныя чаргі.

М. А.

ЦІ НЯ ВЕЛЬМІ СТРОГА?

Гэтымі днямі работніца заводу „Усход“, камсамолка Вісіловіч, ідучы да хаты, палажыла сабе ў кішэню два невялічкія кавалкі сталі і кусок бляхі. Дырэктар заводу т. Бялы гэта заўважыў.

Зараз-жа т. Бялы сілікаў тэрміновае пасаджэнне РКК і патрабаваў безадкладнага звальнення Вісіловіч. РКК не супрачыла. Раз дырэктар грунтуецца на факце зладзейства, дык і працяраць ня трэба. І раней, чым рабочыя пасьпелі яшчэ разыйсьціся па хатах, на сьцяне ўжо вісела абвешчаньне аб звальненні камсамолкі Вісіловіч „за пакрыжэ заводзкае маемасьці“.

А „маемасьці“ гэта раўняецца 75 кап! Нават сама адміністрацыя ацэньвае пакрыжэныя рэчы ў 1 р. Такія рэч здарылася з Вісіловіч у першы раз. Бюро камсамольскай ячэйкі не прайшло міма гэтага факту. У той-жа дзень была вылучана камісія для расьсьледваньня справы. Камісія выявіла, што атрымліваючы 17 р. 50 к. у месца, Вісіловіч жыў у вельмі дрэнных умовах, 4 руб. яна плаціць за пакой, а на рэшту, 13 р. 50 к., яна харчуецца.

Для чаго-ж ёй патрэбны былі гэтыя два кавалкі сталі і кавалак бляхі?

— Мне прасіў мой сусед, растлумачыла Вісіловіч, зрабіць яму дыркуль, а бляху я ўзяла, каб падладзіць дно ў вядры. Я не ведала, што гэта так строга. Калі мяне звольняць, мне няма куды ісьці.

Вісіловіч мадабраматная. Толькі ў гэтым годзе яна скончыла лікбей. Аб ёй добра адзначаюць рабочыя і майстры.

Бюро камсамольскай ячэйкі паставіла не дапусьціць звальнення Вісіловіч, хадайнічаць перад адміністрацыяй аб тым, каб пакінуць яе на працы. Але дырэктар Бялы ўпарта намагаецца на сваім.

— Ні за што, ніколі, яна зладзейка! Ёй ня месца на нашым заводзе. Нам сьвежа яшчэ ў памяці гісторыя ў Гомелі з камсамольцамі Арановічам, які ўкраў плітку чакаляды і пакончыў саматубствам, дзякуючы бяздушным адносінам да яго з боку акружаючых.

Мы згаджаемся з тым, што за такіх ўчынкаў, як пакрыжэ, караць трэба, але мы лічым, што да справы камсамолкі Вісіловіч адміністрацыя заводу падыйшла ўжо праз меру строга. Тут неабходны выхавальныя меры, а не бяздушына-суровыя, тым больш, што гэта першы выпадак з боку Вісіловіч.

Мы лічым, што хадайніцтву бюро ячэйкі камсамолу трэба даць ход. С. Галкін.

Тэлеграма ўкраінскіх пісьменьнікаў

Украінскія пісьменьнікі прыслаў з дарой на імя т. т. Кірыліна, Царькова, Галадзёва, Валічэка і Іматойскага наступную тэлеграму:

— Пацікаючы межамі Беларускай культуры за творчасьці тав. Магніцкага, што культурнае сувязь паміж Савецкай Беларускай і Украінскай лічыць багатым палітычна і нацыянальнай кіраўніцтвам камуністычнай партыі.

Высяленьне непрадоўнага элементу з дамоў жактаў

Прэзыдыум менскага гарсавету запрапаваў жактам спыніць адачу жыллой плошчы непрадоўнаму элементу. Высяленьне непрадоўнага элементу з займаемых дамоў у жактах будзе праводзена да восеі бягуцага году. 30 проц. вызваленай плошчы ў жактах забраніроўвацца для на членаў жактаў. Белжылсаюз запрапанавана зрабіць ушчыльненне жыхароў, выходзячы з разрахунку, што санітарная норма на павінна перавышаць 1,8 куб. саж. на чалавека. Адначасова разрапоўваецца інструкцыя аб парадку разьмеркаваньня кватэр сярод жыхароў і ўдзельна памешканьняў у жактах для ўстаноў.

Цэнтральны мясны рынак

Мясельным сьпівае продаж мяса не пасрэдна на бойні. Адначасова пры бойні будзе пабудаваны цэнтральны мясны рынак. Мясельному даручана ў двухтыднёвы тэрмін распрацаваць праект рынку з тым разрахункам, каб магчыма было скарыстаць бягучы будавальны сезон.

Пра муніцыпалізацыю 16 дамоў

Менскі камхоз перадаў яўрэйскаму нарохнаму суду справу пра 16 дамаўласніцаў, якія ўтрымлівалі свае дамы ў безгаспадарным становішчы і якія на падставе леташняга паставовы Гарсавету падлягаюць з гэтай прычыны муніцыпалізацыі.

Становішча ў музтэхнікуме будзе абсьледвана

Вылучаны дзяржаўная і прафсаюзная камісіі

Для ацэнкі справы і абсьледваньня ўнутранага становішча менскага дзяржаўнага музычнага тэхнікуму ў зьвязу з матар'ялам, зьмешчаным у „Зьвязьдзе“ (№ 115) і іншых газэтах, Народны Камісарыят Асьветы вылучыў камісію ў складзе намесьніка наркому тав. Ванасюнага (старшыня) і членаў—дырэктара БДТ тав. Некрашэвіча і інспэктара ННА тав. Капэляўша.

Адначасова з гэтым прэзыдыум ЦП саюзу працмастацтва вылучыў камісію ў т. т. Рубенчыка і Марголіна і ад ЦБ пралетарскага студэнцтва — тав. Башмачнікава для абсьледваньня працы мясцою і прафіому музтэхнікуму, якое павінна быць вынанана ў тыднёвы тэрмін. Камісія дадзена прапанова зьварнуць асабліва ўвагу на выяўленьне грамадзянскай і масавай працы як сярод педагогаў, так і сярод студэнцтва, а тансама на ўзаемаадносінны адміністрацыі з студэнцтвам і парадкам расходваньня сродкаў.

Побач з гэтым прэзыдыум ЦП саюзу працмастацтва паставіў зьварнуць да НК РСІ з просьбай павярыць тэмпу працы па выяўленьні сапраўднага становішча дзяржмузтэхнікуму.

Дрэнны стан менскага брукі

Неабходна вырашыць пытаньне аб асфальтаваньні вуліц

Пытаньне аб стане менскага брукі ўжо даўно пара ўзьяць.

Пяцігадовы план камгасу прадуладжае, праўда, рамонт 50 проц. менскага брукі, што павінна каштаваць каля 2 мільёнаў руб., але гэтыя сродкі фактычна не адпускаюцца поўнасьцю. Так, у гэтым годзе на ўпарадкаваньне гораду, у тым ліку і на брукаваньне, адчушчала 41.000 руб. Ясна, што на такія грошы наш брук нельга папелшыць. Акрамя таго, цяпер рамонт брукі праводзіцца ЖАКТАмі і прыватнымі домаўласнікамі. Агульнага пляну рамонту няма. Усклі папраўле насвойму. Нарэшце, ад такога рамонту брук атрымавае выгляд гор і пізі.

Як адбываецца менскі брук на нашым транспарце?

На гэта нам адкажуць лічбы. Калі пры добрым шляху аўтабус разьлічаны на прахаджэньне 150.000 кілямэтраў, дык пры нашым брукі самая лепшая машына можа прайсьці толькі 90.000 кілямэтраў і то, перажыўшы два капітальныя рамонты. Акрамя таго наш брук прымушае штодзённа праводзіць дробны рамонт транспарту. Пры добрым брукі можна патапіць сабекомт эквалацэцы аўтабусаў на 40 проц., што ў сваю чаргу патапіць і аўта-тарыф.

Стан нашага каменнага брукі з пункту погляду аховы здароўя таксама дрэнны. Даволі ўспомніць тым слупы пылу, які носіцца па Савецкай або па Ленінскай вул. пры праяздзе аўтабусаў, фурманкі і т. д.

Цэлы рад інжынераў, з якімі наш супрацоўнік меў гутарку, выказаліся за неабходнасьць і мэтазгоднасьць пераходу ад брукаваньня вуліц да заліўкі іх асфальтам. Адразу, як быццам-бы, гэта каштуе даражэй, але калі прыняць пад увагу часты рамонт каменнага брукі, школу, якую прыносіць транспарту і здароўю насельніцтва, дык асфальтавы брук абыйдзеца бадай значна таней.

Адно зразумела: трэба пачаць з нашым брукі ў цяперашнім відзе, трэба пачаць заліваць вуліцы асфальтам або бруківаць брукіцамі ці іншым матар'ялам, якім карыстаюцца ў вялікіх гарадох пры брукаваньні вуліц. Канкрэтным вырашэньнем пытаньня павінны заняцца Аўтмаб. спынальніцка-тэрап.

1.198.866 руб. паступіла на самаабкладаньні

На 15 мая па Беларусі паступіла на самаабкладаньні 1.198.866 руб. Задачына выкавана на 46,3 проц. На агульных сходах самаабкладаньне прынята на суму 2.588.242 руб.

Да прыезду праф. Гросман-Рошчына

Гэтымі днямі з Масквы ў Менск прылядае член Дзяржаўнага Вучэбнага Савету праф. Гросман-Рошчына, які працягае ў клубе Карла Маркса рад лекцыяў на тэмы: „Что прыходзіць на фронце іскусства“, „Творчэства і маравозьрэнне Л. П. Талстогаго і інш.“ Выручка ад лекцыяў пойдзе на карысць студэнцкай каап. ўзаемадамоў.

Нацыянальнае абслугоўваньне татар

Нацкамісія пры ЦВК БССР намянуе свайго інструктара ў м. Капыль, Узда, Сьмільавічы для азнамленьня з бытам і жыцьцём пражываючых там татар.

Азнамленьне з бытам беларускіх перасяленцаў у Сібіры

Нацкамісія пры ЦВК БССР паставіла камандыраваць прадстаўнікоў Беларускай і Далекай Усходу для азнамленьня з становішчам культурна-бытавога абслугоўваньня перасяленцаў з БССР.

Ясьлі для селянскіх дзіцей

У бягучым годзе аддзел аховы манеры і дзіцяці адкрывае на летні пэрыяд 51 палаявыя ясьлі па Менскай акрузе для дзіцячых селянак і батрачак. З гэтае колькасці 23 ясьлі будуць адкрыты па дзяржбюджэце, рэшта на грамадзкія сродкі.

Прышчэпкі восны

Для правядзеньня кампаніі па прышчэпцы восны па вёсках Паркам. Ахоны Здароўя выдзелена 3.000 руб. на арганізацыю двухтыднёвых курсаў па падрыхтоўцы работніц па прышчэпцы восны. Усяго праз курсы будзе прапушчана 25 чалавек з ліку саўхацоў школы медычных сёстраў, якія і будуць падраваць ў вёску.

За дзень

— РАБОЧЫХ НА КУРОРТЫ. З фонду па паленшаньні быту для сельска-гаспадарчых рабочых Беларуска-кулава 23 курортных месцаў. З іх 12 месцаў будзе разьмеркавана сярод рабочых саўхасаў 1-7 сярод батрацоў і ласарубоў.

— ПАВЯЛІЧЭНЬНЕ КАПІТАЛУ БЕЛСЕЛЬБАНКУ. На апошнім сходах акцыянераў Беларуска-кулава паставілі асноўны капітал у 1.200 тыс. руб. дзесьці да 5 млн. руб.

— ДОМ АДНАЧЫНКУ ДЛЯ САМАТЭХНІКАЎ. Стражыла саматэхнікаў адкрывае 14-га мая ў Вясельні на балоў дачы Браудо дом адначынна. Дом разьлічаны на 40 чалавек. Значная частка месцаў будзе прадстаўлена дармова.

Здарэньні

— ЗАТРЫМАНЬНЕ ЗЛАДЗЕЯЎ. Крыміналу атрымаў у Менску Зладзеяў, які ўчора ўвечарыўся ў вёску.

ТЭАТР „САТЫРА“

Тэатр сатырычнага жанру, тэатр аб'явіў у сатырычнай форме ўсіх балячак, усіх пачварных кабоў нашай сучаснай рэалісцкай атрымаў у апошні час шырокае распаўсюджаньне і расьвінцэньне.

Тэатр сатыры—вясёлы, востры і алы—прымянае ў свае сьцены ўсё большыя кадры галдачоў. Гэты тэатр ня толькі выселіць, падмаючы вострой і дэючы адначынам, але і з саркастычнай усмешкай адна бітуе нашы слабыя месцы, і ў гэтым яго грамадзка і палітычная карысьць.

Маскоўскі тэатр „Сатыра“, які ў нас варас гестраляе, моцна адцінавіў нашага тэатральнага глядача, ён ужо песьна зьвязваўся з густа запоўненай аўдыторыяй. І тэатр дасягае гэтага эфэкта і рэагаваньня публікі не аспэратычным пошлым досьціпам, а востра, гротэскава паданым шаржам.

Тэатр сьмяшчыць, але ў той-жа час скрывае сьмех і нязуае. Якія толькі бакі нашага жыцьця і быту тэатр не бярэ над сой трыны абстраг—тут некаторыя бакі новага быту, і чыноўніцкі бюракратызм, і пэманіскі быт, і шлюбны перападзі, і аратычныя захадзеньні, і літаратурная багэма, і закуліснае тэатральнае багэма.

Трэба сказаць, што тэатр „Сатыра“ непраўдліва з другімі гестролімі трупамі, прыехаў да нас з добрым, моцным складам. Акрамя тых асраваных аторскіх дараваньняў, як Кара-Дыміт-рыеў, Бондзі і Корф, можна адзначыць

лічэ Курыхіна, Масолаву, Нурм, Залічонку і Нявераву. Увесь ансамбль згуртаваны, дэя разьвіваецца лёгка, без напружанасьці.

У паставоўні, у афармленьні ачуваецца мастацкі густ і практычнасьць.

Але ёсьць у тэатры слабое і неабспэчанае месца—гэта тое, што ён часта з сатырычных павішчых саскаквае да пэрылію, да ператраўдзеньня вельмі дробных жыцьцёвых тэм, што ў яго рэпэртуары зусім адсутнічае палітычная сатыра. Але гэта, відавочна, на віна тэатру, а яго была. Жанр гэта новы, і тэатр яшчэ ня мае ў сваім распрадажэньні патрэбнага драматургічнага матар'ялу.

Л. Н.

Гестролі Маскоўскага Дзярж. Акадэм. Малага Тэатру

У Менск прылядае на гестролі ансамбль артыстаў Маскоўскага Леадзічнага Дзяржаўнага Малага Тэатру. У Менску гестролі пачнуцца 29 мая паставоўкай „Без віны вьноватые“ Астроўскага. У склад трупы ўваходзяць заслужаныя артысты: Пашэняна, Масаліцава, Якаўзеў.

У Смалянеку ўсе спектаклі трупы праходзяць пры воўных зборах

Няправільнае звальненьне камандзіра запасу

Дэмабілізаваны камандзір запасу т. Каралёў быў пасланы ў лік 3-х процантнай броні ў красавіку 1926 году на работу ў Белжылсаюз у якасьці дзясятніка.

7-га лютага 1928 г. Каралёў атрымаў кароленскую запіску, у якой было сказана, што з прычыны скарачэньня штатаў ён з 8-га лютага звальняецца. Каралёў, лічачы сваё звальненьне няправільным, падаў у РККА заяву, у якой прасіў паслаць яго на экспэртызю для выяўленьня яго кваліфікацыі ў параўнаньні з іншымі супрацоўнікамі гэтай-жа спэцыяльнасьці, пакінутымі на рабоце. Белжылсаюз, жадаючы апраўдаць скарачэньне Каралёва, паслаў яго на экспэртызю сумесна з тэхнікамі, а не з дзясятнікамі, і экспэртная камісія, зразумела, знайшла яго слабей другіх.

Працэсія, дзе разглядалася справа па заяве Каралёва, паставіла лічды звальненьне Каралёва, які, як дэмабілізаваны камандзір, павінен быць звольненым толькі ў крайнім выпадку, няправільным і паставіла аднавіць яго ў працы. Акрамя таго, працэсія абвясцала Белжылсаюз заплаціць Каралёву за ўвесь час прагулу да аднаўленьня яго на рабоце.

Украінскія пісьменьнікі прыслаў з дарой на імя т. т. Кірыліна, Царькова, Галадзёва, Валічэка і Іматойскага наступную тэлеграму: — Пацікаючы межамі Беларускай культуры за творчасьці тав. Магніцкага, што культурнае сувязь паміж Савецкай Беларускай і Украінскай лічыць багатым палітычна і нацыянальнай кіраўніцтвам камуністычнай партыі.

Банкслум і адміністрацыя Народнага Камісарыату Земляробства выназваюць малі з по-

Мингостептр Алокс

Со вторника 29 мая

ГЕСТРОЛИ АНСАМБЛЯ АРТИСТОВ МАЛОГО ТЕАТРА

